

Асаблівасці афармлення прымыкання даху з чарапіцы Ондулин да слыхавым вокнаў



Рэдкая дах не мае слыхавага акна. Яны служаць упрыгожваннем і адначасова выконваюць ўтылітарныя функцыі-асвятляюць і вентылююць паддашкавыя памяшканні, забяспечваюць выхад для абслугоўвання і рамонту даху. Існуе мноства розных тыпаў слыхавых вокнаў, якія адрозніваюцца знешнім выглядам і канструкцыяй, але ўсе яны размешчаны на даху, а значыць ўразлівыя для працёкаў.

Слыхавыя вокны ўразаюцца ў дах і маюць стык з дахам па ўсім перыметры. У залежнасці ад канструкцыі вокнаў у месцах спалучэння з дахам фармуюцца як простыя заломы, так і яндоўкі, якія патрабуюць дбайнай гідраізаляцыі.

Аб тым, як аформіць прымыканне чарапіцы Ондулин да слыхавага акна, мы распавядзем на прыкладзе аднаскільнага акна.

1. Перад пачаткам урэзкі слыхавага акна выконваецца поўная разметка пахілу. Гэта неабходна для таго, каб над слыхавым акном не ўзнікла нестыкоўка гонтаў чарапіцы левай і правай частцы даху. Пасля мантажу слыхавага акна выконваецца разметка на яго даху.
2. У месцах стыкаў пахілу з бакавымі і пярэдняй сценамі слыхавага акна ўсталёўваюцца трохкутныя драўляныя брускі перасекам 50 мм x 50 мм.
3. Незалежна ад ухілу даху вакол слыхавага акна насцілаецца падкладачны дыван з рулоннай гідраізаляцыі. Гарызантальнае перакрыцце яго палос павінна складаць не менш за 10 см. дыван ўкладваецца ўшчыльную да сценак слыхавага акна і павінен накрываць трохкутныя брускі.
4. Выконваецца мантаж гнуткай чарапіцы да верхняй мяжы слыхавага акна. Кладка вырабляецца ў строгай адпаведнасці з гарызантальнай і вертыкальнай разметкай даху. Гонты чарапіцы, прыдатныя да сценак слыхавага акна, павінны цалкам накрываць трохкутныя брускі ў падставе канструкцыі.
5. Вырабляецца кладка гнуткай чарапіцы на даху слыхавага акна. Для палягчэння мантажу на лініі залому гонты чарапіцы варта падцяпліць будаўнічым феном.
6. Завяршаецца мантаж чарапіцы на пакінутай часткі даху.
7. З яндоўкі дывана адпаведнага колеру выразаюцца тры элемента для дадатковай гідраізаляцыі прымыканняў даху да сценак слыхавага акна. Яны мацуюцца з дапамогай клею і ў верхняй частцы дадаткова фіксуюцца металічнымі планкамі. Швы праклейваюцца сіліконавым герметыкам.

Першым элемент мантажуецца ў пярэдняй сценкі вокны. Ён павінен хаваць Пахіл не менш чым на 20 см. вертыкальная частка элемента павінна мець максімальна магчымую шырыню. Краю элемента заводзяцца на бакавыя сценкі не менш чым на 15 см.

Бакавыя элементы ўкладваюцца такім чынам, каб яны хавалі Пахіл не менш чым на 20 см, а сценакі на 30 см.